

1922. Т. 3, вып. 3. С. 366—371; Гарэцкі М. Гісторыя беларускай літаратуры. Мн., 1992. С. 358—364; Крыўіцкі Л. Францішак Аляхновіч // Ніва. 1990. № 2—3; Сабалеўскі А. Адметны след // Спадчына. 1990. № 3; Яго ж. На адроджэнскай хвалі // Польшча. 1992. № 5; Бяляцкі А. «Як я памру...» // Маладосць. 1990. № 10; Глыбінны У. Тэатр у гады нямецкай акупацыі // Тэатр. Беларусь. 1994. № 4; Ко-вель У.А. Наватарская тэндэнцыі ў беларускай драматургіі пачатку ХХ ст. (на прыкладзе п'есы Ф.Аляхновіча «Страх жыцця») // Весці АН Беларусі. Сер. гуманіт. наукаў. 1994. № 4; Яго ж. Жыцця няскончаная драма // Тэатр. Беларусь. 1995. № 4. Г.В.Кажамякін.

**АЛЯХНОВІЧЫ**, Алёхнавічы, вёска ў Беларусі, у Маладзечанскім раёне Мінскай вобл. Цэнтр сельсавета. За 28 км на ПдУ ад Маладзечна, 55 км ад Мінска, чыг. ст. на лініі Мінск—Маладзечна. 3244 ж., 1181 двор (1995). Птушрафабрыка, сярэдняя школа, клуб, б-ка, камбінат быт. абслутоўбання, аддз. сувязі.

У 19 ст. вёска і фальварак у Краснаельськай вол. Вілейскага пав. У 1872 працлаценя чыгуночка, у 1885 побудаваны вакзал. З 1921 у складзе Польшчы. У А дзейнічала гурткі Белсаял.-работніцкай грамады. З 1939 у БССР, з 1940 цэнтр сельсавета. У 1942 у А. размяшчаўся лагер смерці для баеннапалонных. У 1948 арганізаваны калгас «Новае жыццё», у 1955 саўгас «Аляхновіцкі».

**АЛЯХНОВІЧЫ**, шляхецкі род герба «Ляліва», прадстаўнікі якога ў 15—16 ст. займалі дзярж.-адм. пасады ў ВКЛ.

У 16 ст. ад іх адгалінаваліся роды Іржы-  
кавічаў, Кухмістравічаў, Дарагастайскіх  
Найб. вядомыя А.:

А л е х н а , сын Рымавіда, заснавальник роду А. Намеснік гарадзенскій (1456), маршалак надворны ВКЛ пры Казіміру IV. Яго брат Юрый — заснавальник роду Забрэзінскіх. П ё т р (?) — 1516), сын Алехны, кухмістр ВКЛ (1492), пасол на соймы, намеснік уцянскій (1514—16). А и д р э й , сын Алехны, пасол ВКЛ у Москву (1493). Намеснік ожскі пізэмскі (1494). М і к а л а й (?) — калаі (1548), сын Пятра, мечнік ВКЛ (1547).

Магчыма, да гээтэгэй роду належай Михал (1746—82), родам са Жмудзі, педагог-піяр, праф. права ў Гал. школе ВКЛ.

*В.Р.Баравы, Л.Л.Чарняуская*

**АЛЯШКЕВІЧ** Васіль Антонавіч (28.1.1893, в. Еськавічы Нясвіжскага р-на Мінскай вобл. — 18.7.1972), адзін з краінікоў партыз. руху на Беларусі ў грамадз. вайну. У час герм. акупацыі Беларусі арганізатар і камісар партыз. атрада ў Слуцкім пав., у час польскай інтэрвенцыі камісар партыз. атрада М.А.Кухарчыка (дзейнічаў у ваколіцах Ляхавіч і Клецка), арганізатар партыз. атрада імя III Інтэрнацыянала ў Бабруйскім пав. Удзельнік барацьбы супраць войскай Булак-Балаховіча.

**АЛЯШКЕВІЧ** Іван Баніфатавіч  
(26.11.1900, в. Ізабеліна Кіраўскага р-на  
Магілёўскай вобл. — 2.7.1977), бел.  
хірург. Д-р мед. н., праф. (1949). Засл.  
дз. нав. Беларусі (1969), засл. ўрач Бе-  
ларусі (1959). Скончыў Кіеўскі мед. ін-т  
(1926). З 1949 заг. кафедры ў Віцебскім  
мед. ін-це, з 1965 у Бел. ін-це ўласкан-  
лення ўрачоў. Навук. працы па хірург.

лячэнні хвароб страунікава-кішачки тракту і жоўцевага пузыра, трауматичным іноку, анаэробнай інфекцыі.

**АЛЯШКЕВІЧ** Іосіф Іванавіч (1771—  
маят. Шылтува, Літва — 5.10.1830), бы-  
жыватісец-партрэтыст. З сям'і юн-  
кантка з мяст. Радашковічы (Малда-  
чанскі р-н). Скончыў Віленскую час-  
школу (1803), працаўшы у майсторы  
франц. мастакоў Ж.-А.Д. Энгра і Ж.-Л.  
віда. З 1810 жыў у Пецярбургу. Чы-  
гы прыезджаў на Беларусь. Стварыў шэ-  
партрэтаву ў стылі познага класіцызму  
рамантызму, у т. л. Л.Сапегі, М.Рак-  
віла, А.Чартарыйскага, Г.Ржавіска  
Плятэра, аўтар партрэта. «Групы па-  
трэт», «Жаночы партрэт», «Пар-  
дзяйчынкі», партрэт А.Бакунінай (ш-  
шніц) 4 захоўваюцца ў Нац. маст. му-  
зеі Беларусі і інші. Сябраваў з А.Міцкеві-  
чам, напісаў яго партрэт.

**АЛЯШКЕВІЧ** Фёдар Васілевіч  
5.5.1936 в. Балотиця Навагрудскій р-н



110 *Journal of Health Politics*

Гродзенскай вобл.), бел. нейрахірург Чл.-кар. АН Беларусі (1994). Д-р мед (1973), праф. (1980). Скончы Мінск мед. ін-т (1959). З 1961 у Бел. НДІ рэлагіі, нейрахірургі і фізіотэрапіі. 1973 у Мінскім мед. ін-це. Найбольші працы па сасудзістай паталогіі мозга і спіннога мозга, эпілепсіі, працяў цэфаліі, радыкуліце, пухлінах мозга. Распрацаўваў мікранейрахірургічную тэхніку для лячэння цервікальных гававых і сасудзістых пашкоджаній мозга, укараніў методыку скарыстанні апаратуры для дыагностыкі і лячэння.

Тв. Травматические субдуральные гематомы. Мин., 1980 (разам з Н.И.Рохман). Цейтнотаттическія операции на головном мозгу.

**АМАГАСАКІ**, горад у Японії.



І.Аляшкевіч. Група-  
вы партрэт. 1813.  
Нацыянальны мас-  
тацкі музей Бела-